

Л. М. Ісаенка,

канд. філалагічных навук
(Бел. ун-т культуры)

БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АСВАЕННЕ ЛІТАРАТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ Я. КУПАЛЫ і Я. КОЛАСА

У 1992 г. споўнілася 110 гадоў з дня нараджэння народных пісьменнікаў Я. Купалы і Я. Коласа, якія з'яўляюцца заснавальнікамі новай беларускай літаратуры. Цяжка пераацаніць іх уклад у распрацоўку беларускай літаратурнай мовы. Іх творчасць складае цэлую эпоху ў гісторыі беларускай дакастрычніцкай і савецкай літаратуры. Спадчына Я. Купалы і Я. Коласа мае вялікае навуковае значэнне. Паспяховаму яе асваенню садзейнічаюць бібліяграфічныя дапаможнікі, якія даюць больш або менш поўную карціну творчай дзейнасці пісьменнікаў.

Бібліяграфічнае асваенне літаратурнай спадчыны Я. Купалы і Я. Коласа пачалося яшчэ ў 20-я гг. Да першапачатковых форм бібліяграфавання можна аднесці аб'явы або публікацыях твораў пісьменнікаў, якія змяшчаліся на вокладках або старонках перыядычных выданняў «Полымя», «Узвышша», «Беларускі піянэр» і інш. У гэты час з'яўляюцца і першыя невялікія бібліяграфічныя спісы і агляды, у якія ўключаліся творы Я. Купалы і Я. Коласа. Так, у Москве і Пецярбургу было выдадзена некалькі кніг, якія змяшчалі агляды па гісторыі беларускай літаратуры: «Очерки белорусской литературы» (М., 1920), праца Е. Қарскага «Белорусы». Т. 3. Вып. 3. «Художественная литература на родном языке» (Пг., 1922) і інш., дзе ўпаміналіся першыя выданні твораў Я. Купалы і Я. Коласа. У аглядзе «Наша літаратура за 1925 год» (Полымя. 1926. № 1) прыводзяцца звесткі або паэме Я. Коласа «Сымон-музыка» і зборніку яго твораў «Крок за крокам», Збору твораў Я. Купалы. Большасць гэтых аглядадаў, напісаных беларускімі пісьменнікамі, арыентавалі чытачоў не толькі ў творах, іх ідэйным і мастацкім змесце, але і ў выданнях і публікацыях. Найбольш поўна творы Я. Купалы і Я. Коласа, якія выйшлі з друку ў дарэвалюцыйны перыяд, улічаны ў «Летапісу беларускага друку (1835—1916 гг.)», ч. 2.

Звесткі па асобных пытаннях купалазнаўства і коласазнаўства можна было знайсці таксама і ў прыкніжных спісах. Аднак гэтыя невялікія агляды твораў, спісы не маглі замяніць выдадзеных асобна персанальных паказальнікаў, неабходнасць у якіх адчувалася даволі востра.

Першы бібліографічны паказальнік, прысвеченны Я. Купале, з'явіўся ў 1935 г.: ДБ БССР імя У. І. Леніна падрыхтавала рэкамендацыйны персанальны паказальнік у сувязі з 30-годдзем Я. Купалы [19]. Ён змяшчае дзве часткі: «З жыцця Івана Дамінікавіча Луцэвіча» і «Аб творчасці Янкі Купалы».

Па шэрагу прычын першы значны паказальнік, прысвеченны Я. Коласу, быў выдадзены толькі ў 1952 г., калі споўнілася 70 год з дня нараджэння пісьменніка. Да гэтай знамянальнай даты ДБ БССР імя У. І. Леніна падрыхтавала бібліографічны даведнік [5], а таксама кароткі рэкамендацыйны паказальнік літаратуры [6]. Даведнік шырока знаёміў чытачу з творамі Я. Коласа і з лепшымі іх выданнямі на беларускай і рускай мовах. Адначасова новы даведнік «Янка Купала» [10] атрымала купалазнаўства. Ён быў складзены ДБ БССР да 70-годдзя з дня нараджэння пісьменніка і па структуры мала чым адрозніваўся ад бібліографічнага даведніка па творчасці Я. Коласа. Даведнік знаёміў чытачу з арыгінальнымі творамі Я. Купалы, а таксама з лепшымі, найбольш новымі іх выданнямі. Біяграфічныя звесткі былі складзены паводле апублікованых аўтабіографічных матэрыялаў паэта і крытыка-біяграфічных нарысаў аб ім, матэрыялаў, рупліва сабраных музеем Я. Купалы.

Праз пяць год у сувязі з 75-гадовым юбілеем ДБ БССР сумесна з ДБЛ выпустсціла памятку чытачу, прысвечаную творчасці Я. Купалы [20], а ДБ БССР — памятку чытачу па творчасці Я. Коласа [7]. Памяткі ўяўлялі сабой найбольш дасканалую ў метадычных адносінах форму бібліографічнай пропаганды творчасці пісьменнікаў. Яны змяшчалі агляд асноўных твораў, пералік выданняў, невялікі анатаваны спіс прац, якія давалі агульнае ўяўленне аб жыцці і творчасці кожнага пісьменніка.

Аб неаслабнай увазе да творчасці класікаў беларускай літаратуры сведчаць і іншыя бібліографічныя даведнікі. Сярод іх — «Якуб Колас» [9], які падрыхтавала ДБ БССР разам з літаратурным музеем Я. Коласа ў сувязі з 80-годдзем пісьменніка. У параўнанні з бібліографіяй 1952 г. гэта было дапоўненае і выпраўлене выданне. Яно значна адрознівалася ад першага выдання па структуры і змяшчала аўтабіографіі пісьменніка, асноўныя даты яго жыцця і творчасці, агляд лепшых твораў. Вялікая ўвага была звернута на лепшыя выданні: зборы твораў, зборнікі вершаў, творы для дзяцей. Акрамя гэта-

га, да юбілеяў Я. Купалы і Я. Коласа былі падрыхтаваны метадычныя і бібліографічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам. Персаналіі Я. Купалы і Я. Коласа былі выдзелены ў агульных літаратурных бібліографічных паказальніках. Так, у 1957 г. ДБЛ сумесна з ДБ БССР выдала рэкамендацыйны бібліографічны даведнік «Белорусская литература» [1]. Паказальнік быў разлічаны на чытачоў усёй краіны і выйшаў на рускай мове. Ён уключаў кароткія бібліографічныя звесткі аб пісьменніках, спісы іх лепшых твораў у перакладзе на рускую мову, бібліографічны агляд асноўных твораў, кароткія спісы літаратуры аб іх творчасці.

У рэкамендацыйным бібліографічным даведніку «Белорусская литература» [2] другая частка — савецкая літаратура — адкрывалася раздзеламі, прысвежанымі Я. Купалу і Я. Коласу. Раздзелы ўключаюць кароткія звесткі аб пісьменніках, агляды іх асноўных твораў, спісы найбольш значных выданняў, літаратуразнаўчыя і крытычныя матэрыялы. У другім рэкамендацыйным паказальніку «Беларускія пісьменнікі-лаурэаты» ўвага чытачоў звязтаецца на тыя творы народных пісьменнікаў, якія адзначаны прэміямі.

Папулярызацыі твораў Я. Купалы і Я. Коласа садзейнічаюць і бібліографічныя агляды літаратуры па асобных тэмах: «Вялікая Айчынная вайна ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа», «Моладзь у творах Я. Купалы і Я. Коласа», «Песніры беларускага краю», «Тэма дружбы народаў у творах Я. Купалы і Я. Коласа» і інш.

Усе названыя бібліографічныя паказальнікі насліў ў асноўным рэкамендацыйныя характеристар і таму не маглі быць сур'ёзнай крыніцай базай для вывучэння творчасці пісьменнікаў.

Значайнай бібліографічнай крыніцай для вывучэння творчасці Я. Купалы з'явіўся «Семінарый» [21], падрыхтаваны выкладчыкамі філалагічнага факультета Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. М. Горкага. Ён складзены па ўзору вядомых семінарыяў па творчасці буйнейшых рускіх пісьменнікаў і налічвае шэсць раздзелаў. У асноўным раздзеле пропаноўваецца тэматыка для самастойнай работы. Даволі грунтоўна распрацаваны 39 тэм семінарскіх работ, якія ахопліваюць важнейшыя моманты жыцця, грамадскай і творчай дзейнасці пісьменніка. Кожная тэма мае анатаваны пералік рэкамендаванай для вывучэння літаратуры. Гэта дае магчымасць прасачыць, у якой меры тая або іншая проблема атры-

мала адлюстраванне ў літаратуры, і асэнсацаць, якія пытні творчасці Я. Купалы засталіся некранутымі. Складальнікі выкарысталі багаты фактычны матэрыял беларускага, рускага, украінскага, польскага, чэшскага друку аб творчасці Я. Купалы. Семінарый не толькі дае багаты метадычны матэрыял, але спрабуе абагульніць увесь немалы ўжо вопыт купалазнаўства. Разам з тым даследчыкі творчасці Я. Купалы і Я. Коласа мелі патрэбу ў больш поўнай бібліографіі.

У 60-я гг. выходзяць з друку навукова-дапаможныя паказальнікі, складзеныя Н. Б. Ватацы. Так, з драматычнымі творамі Я. Купалы і Я. Коласа, іх ацэнкай у друку знаёміць паказальнік «Беларуская савецкая драматургія» [13].

Бібліографічны паказальнік «Беларускае літаратура-знаўства і крытыка» [14] уключае навуковыя даследаванні, зборнікі крытычных артыкулаў, успаміны, метадычныя дапаможнікі, аўтарэфераты дысертацый, бібліографічныя выданні па творчасці Я. Купалы, Я. Коласа і іншых беларускіх пісьменнікаў.

Бібліографія арыгінальных і перакладных асобных выданняў твораў Я. Купалы і Я. Коласа даецца ў агульнай літаратурным паказальніку «Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі» [11]. У дзвюх частках паказальніка зарэгістраваны 134 асобныя выданні твораў Я. Купалы і 205 выданняў твораў Я. Коласа. Трэцяя частка гэтага паказальніка, якая рыхтуеца да выпуску, зарэгіструе асобныя выданні твораў народных пісьменнікаў за 1969—1985 гг.

Як бачым, навукова-дапаможныя паказальнікі давалі даследчыкам творчасці Я. Купалы і Я. Коласа багаты фактычны матэрыял. Аднак адсутнасць поўных паказальнікаў з'яўлялася перашкодай да паглыбленага гісторыка-літаратурнага вывучэння іх творчасці. Сярод бібліографічных паказальнікаў, якія ўяўляюць значную навуковую каштоўнасць, трэба адзначыць «Бібліографію твораў Янкі Купалы» [4], якая выйшла ў 3 частках. Улічваючы вялікае значэнне ўсіх бакоў дзеянасці Я. Купалы, перад складальнікамі была пастаўлена задача даць поўны звод усіх надрукаваных тэкстаў паэта, яго публіцыстычных артыкулаў і выступленняў, перакладаў на розныя мовы свету, а таксама перакладаў, зробленых ім з розных моў на беларускую. Нягледзячы на тое, што паказальнік з'яўляецца найбольш значным дапаможнікам па бібліографіі Я. Купалы, ён не пазбегнуў недахопаў.

Перш за ёсё ў ім не адлюстраваны ўсе публікацыі твораў паэта. Як слушна адзначалася ў рэцэнзіях, у паказальніку не ўказаны публікацыі твораў паэта ў заходнебеларускім перыядычным друку, розных зборніках, газеце «Беларускія ведамасці». Трэцяя частка «Бібліографіі твораў Я. Купалы» мае дадаткі да першых дзвюх частак. Апошняя ўключае многія з прапушчаных і навыяўленых у той час матэрыялаў. Гэта істотна дапаўненне выдадзеная раней часткі.

Публікацыя ў 1980 г. паказальніка «Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве» [22] стала важней з'явай у вывучэнні творчасці Я. Купалы. Асноўны раздзел «Бібліографіі» ўлічвае 1349 назваў артыкулаў аб творчасці паэта. Паказальнік упершыню поўна прадставіў апублікованыя ў друку біяграфічныя, дакументальныя матэрыялы, крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, літаратурныя творы, прысвеченныя Я. Купале, дапамагаў уяўіць, як успрымалася і ўспрымаецца творчасць Я. Купалы ў шматнацыянальных літаратурах і за мяжою. З выхадам гэтага паказальніка бібліографаванне матэрыялаў па творчасці Я. Купалы атрымала некаторую завершанасць. Зразумела, што выданне «Бібліографіі» не вырашала ўсіх праблем, звязаных з бібліографічным асваеннем літаратурнай спадчыны паэта.

Паглыбленному вывучэнню коласаўскай спадчыны доўгі час перашкаджала адсутнасць навуковай бібліографіі, перш за ёсё поўнай бібліографіі твораў паэта. Каб дапамагчы літаратуразнаўцам асэнсаваць спадчыну паэта, прасачыць творчую гісторыю твораў, неабходна была паўната ўліку ўсіх публікаций тэкстаў. У 1982 г. надрукавана першая частка бібліографічнага паказальніка публікаций тэкстаў Я. Коласа [25]. У гэтай частцы ў храналагічнай парадкоўнасці даецца апісанне публікаций дакастрычніцкіх твораў Я. Коласа ў асобных кнігах, калектывных зборніках таго часу, перыядычным друку, указаны таксама першая публікацыі дарэвалюцыйных твораў пісьменніка ў беларускім савецкім друку, перакладаў на рускую і іншыя мовы шматнацыянальных літаратур да 1917 г.

Разам з tym даследчыкі творчасці Я. Коласа мелі таксама патрэбу і ў фундаментальных паказальніках, якія адлюстроўвалі б не толькі публікацыі тэкстаў, але і літаратуру аб пісьменніку. Здзяйсненне такой работы было, зразумела, не пад сілу аднаму складальніку, а патрабавала намаганняў цэлага калектыву. У 1983 г. супра-

цоўнікі ДБ імя У. І. Леніна і Літаратурнага музея Якуба Коласа падрыхтавалі біябіліяграфічны паказальнік «Якуб Колас» [26]. У параўнанні з папярэднім (1962 г.) трэцяе выданне паказальніка значна дапоўнена звесткамі пра новыя кнігі Я. Коласа, біяграфічную і крытычную літаратуру. У паказальніку ўлічаны асобныя выданні твораў Я. Коласа, як арыгінальныя, так і ў перакладах на мовы шматнацыянальных літаратур і замежных мовы за 1910—1981 гг., а таксама літаратура аб яго жыцці і творчасці. Запісы ў раздзеле «Кнігі Я. Коласа» даюць колькасную харкторыстыку творчасці паэта. Так, у паказальніку ўлічана 26 збораў і выбраных твораў паэта, 46 зборнікаў і іншых выданняў. Улічана найбольш каштоўная літаратура. Аб грунтоўнай распрацоўцы матэрыялу сведчыць значная колькасць імёнаў аўтараў прац і выказванняў аб пісьменніку. Побач з працамі на папулярным узроўні ў паказальніку прадстаўлены і навуковая, а таксама бібліяграфічная і метадычная літаратура. Страноўчай рысай паказальніка з'яўляецца дробная сістэматызацыя матэрыялу па раздзелах, якая дазваляе хутка адшукваць неабходную кнігу або артыкул. Рубрыкі паказальніка даюць выразнае ўяўленне аб асноўных проблемах вывучэння творчасці Я. Коласа.

Фундаментальны крыніцай для вывучэння творчасці Я. Купалы з'яўляецца біябіліяграфічны паказальнік «Янка Купала» [24], які быў падрыхтаваны да 100-годдзя з дня нараджэння паэта супраўднікамі аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі ДБ імя У. І. Леніна. Паказальнік дае больш або менш поўную карціну творчай дзейнасці пісьменніка. У ім улічаны ўсе апублікованыя асобныя выданні твораў Я. Купалы, як арыгінальныя, так і перакладзеныя на мовы шматнацыянальных літаратур і замежных мовы — усяго 15 збораў і выбраных твораў паэта, 186 зборнікаў і іншых выданняў. Даследчыкі творчасці Я. Купалы атрымалі амаль вычарпальны пералік літаратурна-крытычных матэрыялаў. Раздзел «Літаратура аб жыцці і творчасці Я. Купалы» ўключае 86 кніг, 1329 артыкулаў. Вялікая колькасць літаратурна-крытычных артыкуулаў сведчыць аб грунтоўнай распрацоўцы творчасці Я. Купалы. Увага складальнікаў засяроджана на асобе паэта, на раскрыцці сродкамі бібліяграфіі ўсёй яго шматграннай дзейнасці. Для харкторыстыкі творчага шляху пісьменніка важнае значэнне мае раздзел «Пераклады». У паказальніку адлюстраваны абодва важныя для літаратурнага працэсу мо-

манты: пераклады твораў паэта на мовы шматнацый-
нальных літаратур і замежных краін і пераклады, якія
зрабіў Я. Купала. Зразумела, пераклады твораў пісьмен-
ніка на іншыя мовы сведчаць аб tym, што творчасць
паэта вядома далёка за межамі рэспублікі. Другі мо-
мент мае дачыненне да творчасці Купалы-перакладчыка.

У паказальніку збіраеца, сістэматызуеца значны
матэрыял аб літаратурных сувязях Я. Купалы. Матэ-
рыял па гэтай праблеме выдзелены ў раздзеле «Творчыя
сувязі Я. Купалы з братнімі літаратурамі». Звесткі аб
пісьменніках, якія ўступалі ў творчыя контакты з Я. Ку-
палам, дае «Імянны паказальнік». Адным з важных у па-
казальніку з'яўляеца раздзел «Янка Купала і мастацт-
ва».

Асаблівай увагі заслугоўвае першая на Беларусі
персанальная энцыклапедыя «Янка Купала» [23], якая
падагульніла дасягненні купалазнаўства і з'явілася поў-
ным зводам звестак аб жыцці і творчасці паэта, яго акру-
жэнні, аб адлюстраванні яго сюжэтаў і вобразаў ва ўсіх
галінах мастацтва. У энцыклапедыі змешчана 3095 ар-
тыкулаў. Пасля кожнага з іх даецца спіс асноўнай літа-
ратуры; апрача гэтага, энцыклапедыя «Янка Купала»
змяшчае складзены I. У. Саламевічам раздзел «Асноўная
літаратура пра жыццё і творчасць Я. Купалы».

Вялікую карысць даследчыкам творчасці Я. Купалы і
Я. Коласа прынясе складзены супрацоўнікамі Інстытута
літаратуры АН Беларусі бібліяграфічны слоўнік «Бе-
ларускія пісьменнікі». Ён выйдзе ў шасці тамах у выда-
вецтве «Беларуская энцыклапедыя» імя П. Броўкі.

Неабходна адзначыць, што вялікую работу па ўліку
прац, прысвечаных Я. Купалу і Я. Коласу, праводзіць
Беларускі інстытут навукі і мастацтва, Беларуская біблі-
яграфічная служба ў Амерыцы, а таксама бібліятэка
імя Ф. Скарэны ў Лондане. Прывкладам з'яўляеца пака-
зальнік «Янка Купала і Якуб Колас на Захадзе» [27].
Складальнікі імкнуліся выявіць і ўлічыць у паказальні-
ку ўсё, што было надрукавана пра пісьменнікаў за мя-
жой. Улічаны працы як на беларускай, так і на англій-
скай, французскай, іспанскай, нямецкай і іншых мовах.
Паказальнік змяшчае інфармацыю і аб творах Я. Купа-
лы і Я. Коласа, якія пакладзены на музыку, адлюстрава-
ны ў мастацтве.

Прааналізаваўшы сістэму бібліяграфічных паказаль-
нікаў, прысвечаных Я. Купале і Я. Коласу, можна зра-
біць некаторыя абагульненні адносна бібліяграфічнага

асваення іх літаратурнай спадчыны. Бібліяграфія, прысвеченая Я. Купале і Я. Коласу, адносіцца да ліку найбольш распрацаваных персанальных бібліяграфій у нашай рэспубліцы.

Разгледжаная сістэма бібліяграфічных паказальнікаў дае магчымасць сродкамі бібліяграфіі вызначыць творчы воблік пісьменнікаў, выявіць праблемы ў вывучэнні іх літаратурнай творчасці. Аднак створаная сістэма бібліяграфічных дапаможнікаў не азначае вырашэння ўсіх праблем, звязаных з бібліяграфаваннем іх літаратурнай спадчыны.

Інтэнсіўнае развіццё літаратуразнаўства, рост цікавасці грамадства да творчасці народных пісьменнікаў ствараюць новыя праблемы, патрабуюць абагачэння існуючай сістэмы дапаможнікаў новымі метадычнымі разшэннямі, рэкамендацыйнымі паказальнікамі.

Неабходнай умовай павышэння эфектыўнасці выкарыстання сістэмы з'яўляецца глыбокае раскрыцце зафіксаваных у бібліяграфічных дапаможніках публікаций. Толькі тады бібліяграфічныя дапаможнікі дапамогуць чытачам, будуць садзейнічаць павышенню эфектыўнасці навуковай работы.

1. Белорусская литература: Крат. рек. указ. / Сост. Н. Ватаці. М., 1957. С. 33—41.
2. Белорусская литература: Рек. библиогр. справ. М., 1988. С. 35—56.
3. Беларускія пісьменнікі-лаўрэаты: Рэк. бібліягр. паказальнік. 2-е выд., перапрац. і доп. Мн., 1987. 380 с.
4. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы. Мн., 1955—1980.
 - Ч. 1. 1905—1917. Мн., 1955. 86 с.
 - Ч. 2. 1917—1942. Мн., 1957. 204 с.
 - Ч. 3. 1942—1960. Мн., 1972. 847 с.
5. Ватацы Н. Б. Якуб Колас: Да 70-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. даведнік. Мн., 1952. 74 с.
6. Ватацы Н. Б. Якуб Колас: К 70-летию со дня рождения: Крат. указ. лит. М., 1952. 54 с.
7. Ватацы Н. Б. Якуб Колас: Да 75-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. памятка. Мн., 1957. 57 с.
8. Ватацы Н. Б. Якуб Колас: Памятка читателю. М., 1975. 26 с.
9. Ватацы Н. Б., Пратасевіч М., Базарэвіч М. Якуб Колас: Да 80-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. даведнік. Мн., 1962. 186 с.
10. Ватацы Н. Янка Купала. 1882—1942: Бібліягр. даведнік. Мн., 1953. 86 с.
11. Ватацы Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі 1917—1960: Бібліягр. асоб. выд. Мн., 1962. С. 145—163, 183—196.
12. Ватацы Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі 1961—1968: Бібліягр. асоб. выд. Мн., 1971. С. 95—101, 109—112.
13. Ватацы Н. Б. Беларуская савецкая драматургія: Бібліягр. Мн., 1967. 275 с.

14. Ватацы Н. Беларускае літаратуразнаўства і крытыка 1945—1963: Бібліягр. асаб. выд. Мн., 1964. 189 с.
15. Гордасць і слава беларускай літаратуры: Да 100-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа: Метад. рэк. і бібліягр. матэрыялы ў дапамогу б-кам і т-вам аматараў кн. Мн., 1981. 77 с.
16. Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. 1882—1942: Метад. і бібліягр. матэрыялы ў дапамогу б-кам. Мн., 1962. 25 с.
17. Кунина А., Сахарова Е., Шалашова З. Советские писатели: Рек. указ. лит. в помощь самообразов. молодежи. М., 1970. С. 222—232.
18. Наш Купала: Да 100-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. і метад. матэрыялы ў дапамогу б-кам. Мн., 1981. 19 с.
19. Пратасевіч М. І. Янка Купала. Мн., 1935. 10 с.
20. Шалашова З. Янка Купала. 1882—1942 гг.: Памятка читателю. М., 1957. 35 с.
21. Янка Купала: Семінарый. Мн., 1963. 136 с.
22. Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве: Бібліягр. Мн., 1980. 286 с.
23. Янка Купала: Энцыкл. даведнік. Мн., 1986. 726 с.
24. Янка Купала: Да 100-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. паказальнік. Мн., 1984. 408 с.
25. Якуб Колас: Бібліягр. 1906—1917. Мн., 1982. 98 с.
26. Якуб Колас: Да 100-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. паказальнік. Мн., 1983. 422 с.
27. Янка Купала і Якуб Колас на Захадзе: Бібліяг. / Уклад. В. Кіпель і З. Кіпель. Нью-Йорк, 1985. 350 с.